

Беларускі УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА і ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСІТЭТА імя У. І. ЛЕНІНА

3 (59!) Чацвер, 4 лютага 1965 г. Год выдання XVIII-ы Цана 1 кап.

ЗАВОЧНАЕ НАВУЧАННЕ—СПРАВА ДЗЯРЖАўНАЙ ВАЖНАСЦІ

Не паспела яшчэ закончыцца экзаменацыйная сесія ў студэнтаў стацыянара, як ужо сабраліся на сваю першую лабараторна-экзаменацыйную сесію ў новым, 1964-65 навучальным годзе студэнты-завочнікі. Цяперашняя сесія ў студэнтаў-завочнікаў праходзіць больш арганізавана і якасна ў адпаведнасці з узросшымі патрабаваннямі, што прад'яўляюцца да сістэмы завочнай адукацыі Пастановай Савета Міністраў СССР ад 9 красавіка 1964 года «Аб далейшым паліпшэнні вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай завочнай і вчэрняй адукацыі».

Улічваючы, што падрыхтоўка спецыялістаў без адрыву ад вытворчасці для ўсіх галін народнай гаспадаркі стала ў нашай краіне адной з асноўных форм павышэння культурна-тэхнічнага ўзроўню шырокіх працоўных мас, далейшае паліпшэнне вышэйшай завочнай адукацыі, — гаворыцца ў Пастанове Савета Міністраў СССР, — з'яўляецца важнейшай дзяржаўнай задачай.

Менавіта пад такім ухілам павінен прайсці новы навучальны год і яго першая экзаменацыйная сесія на завочным факультэце нашага ўніверсітэта.

Мінулы навучальны год студэнты-завочнікі пачалі

надрэнна. Асноўная маса іх (2331 чалавек з 3667 з'явіўшыхся на сесіі) здала своечасова ўсе экзамены і залікі згодна навучальнага плана.

Умела спалучаюць вучобу з працай, праяўляючы неабходную самадысцыпліну, І. Ф. Якаўлеў (5 курс аддз. філасофіі), Л. Е. Зямлянаў, Н. П. Міхайлоўскі (3 курс аддз. філасофіі), Ю. В. Борнікаў, Г. І. Корбут (5 курс аддз. гісторыі), В. Б. Васюкоў, Н. К. Талкачоў (2 курс аддз. гісторыі), В. Ф. Праскураў (5 курс аддз. журналістыкі), Н. В. Кажэмскі, В. Ф. Смятанка (2 курс аддз. беларускай мовы і літаратуры), Н. В. Драбушвіч, А. В. Сіняўская (3 курс аддз. беларускай мовы і літаратуры), В. А. Трацяк (1 курс аддз. біялогіі), А. М. Архіпцаў, І. В. Васільеў (2 курс аддз. біялогіі), В. В. Крылоў, П. А. Яфімчык (3 курс аддз. біялогіі), А. Е. Байкоў, І. В. Грамадка (4 курс аддз. біялогіі) і многія іншыя.

Толькі на «выдатна» здалі ўсе экзамены мінулага года 53 студэнты-завочнікі, на «добра» і «выдатна» — 552 чалавекі. Аднак нельга не прызнаць той факт, што якасць падрыхтоўкі спецыялістаў на завочным факультэце яшчэ застаецца невысокай. Толькі за летнюю сесію мінулага года 306 сту-

дэнтаў-завочнікаў атрымалі незадавальняючы адзнакі.

Сістэматычна з неаднаразовымі пераэкзаменацыямі перабіраецца з курса на курс пастаянная і прэтым значная частка студэнтаў. Да ліку такіх адносяцца В. І. Аўрамаў, Л. І. Арапаў, Ф. І. Губская (2 курс аддз. гісторыі), Е. Я. Бабушкіна, Л. Ф. Рудзінскі, І. Г. Трызна (3 курс аддз. гісторыі), І. П. Князеў, С. В. Лешый, А. А. Куляшоў (4 курс аддз. гісторыі), Н. І. Шарыеў, В. А. Ільчык, С. С. Гурамбіцкая (5 курс аддз. гісторыі), І. І. Булак, В. П. Драбышэўскі, Н. Д. Зубаў, А. Г. Лапін (аддз. філасофіі).

За нядбайныя адносіны да вучобы былі адлічаны студэнты аддзялення біялогіі Дударчык, Пташнік, Гроцкая, Палаўчэня, Спіцына і іншыя.

Нежаданне сур'ёзна і глыбока працаваць над засваеннем вучэбнага матэрыялу, адсутнасць неабходнай самадысцыпліны некаторыя студэнты падмяняюць тактыкай неперапыннай «асады» выкладчыкаў, разлічанай на тое, што выкладчык урэшце рэшт здасца. У гэтых адносінах асабліва вызначыліся ў бягучым навучальным годзе студэнты гістарычнага аддзялення Каўчур і Арапаў, якія бралі, як кажуць, зморам выкладчыка нямецкай мовы М. С. Казакевіч на працягу цэлага семестра. Некаторыя студэнты часта апеліруюць да гуманнасці выкладчыкаў, апраўдваючы сваю непаспяховасць чым прыйдзецца. Студэнт аддзялення гісторыі Ф. Е. Анісімаў атрымаў незалік па кантрольнай рабоце, паўторна прыслаў работу і з ёй слёзную «петыцыю» выкладчыку, у якой ён авансам просіць залічыць яго (Заканчэнне на 2 стар.)


Памяці

П. Лумумбы

У канцы студзеня ў нас, ва ўніверсітэце, адбыўся мітынг прафесарска-выкладчыцкага складу і студэнтаў, прысвечаны чатырохгодзю з дня злачыннага забойства нацыянальнага героя Конга Патрыса Лумумбы. На мітынгу з палымнымі прамовамі выступілі дэкан па навучанню замежных студэнтаў Кірыла Конанавіч Герман, а таксама некалькі савецкіх, в'етнамскіх, кубінскіх і афрыканскіх студэнтаў. Прамоўцы заклімілі ганьбай імперыялістычных памагатых, забойцаў героя кангалезскага народа.

На здымках: выступае в'етнамскі студэнт Дан Бінх Тхань (злева); справа — у актавай зале ўніверсітэта. Дзеці розных народаў, з'яднаных адной думкай, — змагацца за мір, за свабоду ўсіх народаў свету, сабраліся разам, каб ушанаваць памяць Патрыса Лумумбы.

Фота студэнта В. Адзіяна.



Фашысцкія злачынцы павінны панесці пакаранне

У актавай зале ўніверсітэта 23 студзеня адбыўся вечар, прысвечаны 20-й гадавіне вызвалення Савецкай Арміяй гітлераўскага лагера смерці Асвенцым.

У зале больш трохсот былых вязняў фашысцкіх канцлагаў Асвенцым, Бухенвальд, Маутхаузен, Дахаў і ўдзельнікаў руху Супраціўлення, якія прыбылі ў Мінск з розных месцаў краіны, прадстаўнікі партыйных, камсамольскіх, савецкіх і грамадскіх арганізацый горада, сотні юнакоў і дзяўчат сталіцы.

Вечар адкрыў сакратар ЦК ЛКСМБ А. М. Ванікі. Ад імя працоўных Мінска гасцей вітае ўдзельнік Вялікай Айчыннай вайны Герой Савецкага Саюза І. І. Камінскі.

Слова даецца члену Савецкага камітэта ветэранаў вайны контр-арміралу запasu Н. М. Зарэмбу. Ён гаворыць пра тых, хто ў гады другой сусветнай вайны ў невыносных умовах фашысцкіх лагераў смерці і ў радах руху Супраціўлення мужна змагаўся супраць гітлераўскіх катаў.

У сваім выступленні старшыня секцыі былых вязняў фашысцкіх канцлагаў Савецкага камітэта ветэранаў вайны Н. Ф. Кюнг расказаў пра гераізм савецкіх людзей, што апынуліся ў фашысцкай няволі, іх удзел у падпольнай барацьбе і ўзброенае паўстанне ў канцлагерах Бухенвальд і Маутхаузен.

Член прэзідыума секцыі былых вязняў фашысцкіх канцлагаў П. І. Мішын падзяліўся ўражаннямі аб сваёй пездцы на працэс катаў Асвенцыма, які адбываецца ў Франкфурце-на-Майне. Ён адзначае, што народы чакаюць справядлівага прыговору шайцы крывавага фашысцкіх бандытаў.

Ад імя моладзі Мінска выступіла артыстка Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра оперы і балета Ларыса Міхеда, маці якой загінула ў канцлагеры Асвенцым, а бацька загінуў на фронце.

У аднадушна прынятай рэзалюцыі прысутныя гнеўна пратэставалі супраць палітыкі ўрада ФРГ, накіраванай на амніцыраванне фашысцкіх вешацеляў і катаў, супраць стварэння шматбаковых ядзерных сіл НАТО і атамнага ўзбройвання Заходняй Германіі.

Для удзельнікаў вечара былі паказаны ўрыўкі з кінафільмаў «Суровая памяць», «Асвенцым», «Бессмяротны гарнізон» (БЕЛТА).

Насустрэч выбарам у мясцовыя Саветы БССР

НА ДЭПУТАЦКІМ ПАСТУ

Час студэнцкіх каникулаў наступае якраз тады, калі ў полі каласіцца жыта, на лугах рознакаляровымі фарбамі палымнеюць кветкі, паспяваюць суніцы і чарніцы. У гэтую цудоўную пару Марыя Андрэеўна не сядзіцца ў горадзе. У акружэнні студэнтаў яна едзе ў самыя аддаленыя куткі рэспублікі за зборам дыялекталагічнага матэрыялу. На ўлонні цудоўнай беларускай прыроды праводзіць доўгія гадзіны за задзішэўнымі гутаркамі са старажыламі, глыбока знаёмца з жыццём і бытам добразычлівых вясковагаў людзей.

За не адзін дзесятак год такіх паездак Марыя Андрэеўна Жыдовіч адчула радасць і глыбокае задавальненне ў служэнні людзям. І таму калі два гады назад яе выбралі дэпутатам Ленінскага раённага Савета дэпутатаў працоўных, яна цалкам аддалася грамадскай рабоце.

Многія ў нашым ўніверсітэце здзіўляюцца, як паспявае дэпутат справіцца з усімі абавязкамі і ў дадатак знайсці час для плённай грамадскай работы. Марыя Андрэеўна вядзе курс гісторыі беларускай мовы на філалагічным факультэце, кіруе даследчай работай чатырох аспірантаў, узначальвае дыялекталагічны студэнцкі гурток, у сааўтарстве з іншымі вучонымі рыхтуе падручнік для вышэйшых навучальных устаноў па гістарычнай граматыцы беларускай мовы, з'яўляецца кіраўніком навукова-тэхнічнага савета філалогіі

пры Міністэрстве вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай і прафесіянальнай адукацыі БССР, сакратаром вучонага савета гуманітарных навук пры ўніверсітэце і г. д. Усіх абавязкаў не пералічыш. І тым не менш Марыя Андрэеўна знаходзіць час для дэпутацкай дзейнасці.

Як член камісіі па народнай асвете, у сярэдняй школе № 2 яна дапамагла лепш арганізаваць працоўнае выхаванне вучняў, за лета павывала не ў адным домакіраўніцтве накіонт абсталявання пляцовак для адпачынку дзяцей, раіла разводзіць кветкі, дэкарацыйныя кустарнікі. Парады прафесара грунтаваліся на практычным яе вопыту. Справа ў тым, што Марыя Андрэеўна — вялікі аматар кветак. На двары дома № 43, што па праспекце імя Леніна, яна ўласнымі рукамі разбіла вялікія кветнік, пасадзіла многа кустоў. Гэта зацікавіла многіх жыхароў дома. Цяпер тут любяць адпачываць і малыя, і старыя.

На дэпутацкім пасту Марыя Андрэеўна адчувае сябе ўсюды, дзе ёна ні была. Неяк у інтэрнаце па вуліцы Бабруйскай студэнты звярнуліся да яе са скаргаі. Якраз насупраць інтэрната быў трамвайны прыпытак. У шэсць гадзін раніцы на прыпынку пачынаўся шум, а ў гадзіны пик абуджаў усіх.

(Заканчэнне на 2 стар.)

